



# УНІВЕРСІТЭТ



Пераможца V Нацыянальнага конкурсу друкаваных СМІ  
«Залатая літара» ў намінацыі «Найлепшая шматтыражная газета»

29 снежня 2012 года, № 22 (2081)

## З Калядамі і Новым годам!

### ДАРАГІЯ СЯБРЫ!

Сардэчна віншую ўсіх вас –  
выкладчыкаў, супрацоўнікаў,  
студэнтаў і аспірантаў – з Калядамі  
і Новым годам!

Каляды і Новы год маюць асаблівую значнасць для кожнага чалавека. У гэтыя дні падводзяцца вынікі, нараджаюцца новыя спадзяванні, гучаць добрыя і шчырыя пажаданні.

Мінулы год для БДУ быў адзначаны шматлікімі прыемнымі і важнымі падзеямі. Мы атрымалі выдатнае новае папаўненне студэнтаў, сярод якіх 123 пераможцы міжнародных і рэспубліканскіх алімпіяд, медалістаў-выпускнікоў школ, гімназій і ліцэяў. БДУ па-ранейшаму выбіраюць самыя таленавітыя абітурыенты, якія і на студэнцкай ніве паспяхова працуюць на славу alma mater. Толькі нядаўна мы віншавалі студэнтаў біялагічнага факультэта з перамогай на II Міжнароднай біялагічнай універсіядзе, праграмістаў з выхадам у фінал сусветнага першынства, студэнтаў ФМА з перамогай на першым міжнародным конкурсе «Мадэль СГА», і гэты ганаровы спіс можна працягваць і працягваць! Мы ганарымся нашай таленавітай моладдзю! Але гэтых поспехаў не было б без выдатных педагогаў. Дзякуючы высокаму ўзроўню падрыхтоўкі студэнтаў, а таксама прафесіяналізму выкладчыкаў, дасягненням навукоўцаў і намаганням кіраўніцтва, БДУ ўпэўнена ўваходзіць у эліту сусветнай адукацыі. За мінулы год мы значна падняліся ў сусветных рэйтынгах, і цяпер БДУ знаходзіцца сярод 2 % найлепшых універсітэтаў свету.

Мінулы год стаў знамянальным для ўніверсітэта і ўзвядзеннем новага сучаснага вучэбнага корпуса ФМА. Асаблівую значнасць гэтай падзеі падкрэсліў сваім удзелам у цырымоніі адкрыцця кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка. Увага кіраўніцтва краіны да БДУ, новыя задачы, якія стаяць перад намі, вызначаюць і праграму дзейнасці на наступныя гады! А неўзабаве і стагоддзе ўніверсітэта!

Нам трэба шмат зрабіць для далейшага развіцця адукацыйнай, навуковай, інавацыйнай, вытворчай дзейнасці ўсяго комплексу Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта! БДУ ёсць і застаецца флагманам айчынай вышэйшай школы! Я веру, што кожны з вас будзе і далей служыць дзеля славы нашага ўніверсітэта і любімай Беларусі!

Жадаю ўсім у новым годзе моцнага здароўя, аптымізму, творчых сіл, новых смелых ідэй і здзяйсненняў! Будзьце шчаслівыя!

Рэктар акадэмік Сяргей АБЛАМЕЙКА

### Чытайце ў нумары:

#### АСАЦЫЯЦЫЯ ВЫПУСКНІКОЎ: PRO ET CONTRA

На святкаванні 95-годдзя ўніверсітэта паўстала пытанне пра асацыяцыю выпускнікоў БДУ. Мы вырашылі высветліць, а ці патрэбна і ці магчыма ў альма-матар падобнае аб'яднанне.

Стар. 2

#### ЕСЛІ ХОЧАШ? ЦЯРПІ...

Студэнты ў БДУ нібыта забяспечаны ўсім для паўнаватаснага харчавання, але ж абавязкова нешта будзе псаваць на першы погляд ідэальную карцінку.

Стар. 5

#### СА СВЕТУ ПА ПРЫКМЕЦЕ

У БДУ навучаецца болей за дзве тысячы замежных студэнтаў. Мы пацікавіліся іх традыцыямі святкавання Новага года.

Стар. 7

### Весткі з рэктарата

СТЫПЕНДЫІ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь на 2013 год прызначаны 94 таленавітым малядым навукоўцам, у тым ліку 10 з БДУ. Сярод стыпендыянтаў: кандыдат хімічных навук Святаслаў Брынкевіч, кандыдаты юрыдычных навук Алена Доўгань і Таццяна Маслоўская, кандыдаты фізіка-матэматычных навук Вольга Дудзіна, Андрэй Крупадзёраў, Аляксандр Лявонаў і Анастасія Таныгіна, кандыдат гістарычных навук Сцяпан Захаркевіч, кандыдат біялагічных навук Кацярына Шамава і малодшы навуковы супрацоўнік Іван Світа.

\*\*\*

ТРЫ студэнты БДУ ўзнагароджаны прэміяй Мінгарвыканкама за актыўны ўдзел у навуковым, грамадскім і культурным жыцці беларускай сталіцы. Гэта: студэнтка 4 курса юрыдычнага факультэта Ксенія Санковіч і магістрантка гэтага ж факультэта Вераніка Саковіч, а таксама пяцікурснік хімічнага факультэта Павел Чулкін.

\*\*\*

ЗАГАДЧЫК кафедры тэорыі літаратуры БДУ, доктар філалагічных навук, прафесар Вячаслаў Рагойша Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 8 лістапада гэтага года ўзнагароджаны ордэнам Францыска Скарыны. Гэтай высокай узнагароды вядомы навуковец удастоены за шматгадовую плённую працу і заслугі ў развіцці адукацыі.

Прафесар кафедры тэорыі літаратуры БДУ, доктар філалагічных навук, прафесар Вячаслаў Рагойша Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 8 лістапада гэтага года ўзнагароджаны ордэнам Францыска Скарыны. Гэтай высокай узнагароды вядомы навуковец удастоены за шматгадовую плённую працу і заслугі ў развіцці адукацыі.

Максім ІЛЫН

### СПАРТПЛЯЦОЎКА

## У чарговы раз перамог юрфак

У Беларускай дзяржаўнай універсітэце падведзены вынікі круглагадовай спартакіяды 2012 года.

«Найлепшым спартсменам года» прызнаны 5-разовы паралімпійскі чэмпіён 2012 года па плаванні першакурснік ІБМТ Ігар Бокій. У намінацыі «Найлепшая спартсменка года» перамогу атрымала сярэбраны прызёр Алімпій-

скіх гульняў 2012 года па мастацкай гімнастыцы чацвёртакурсніца юрыдычнага факультэта Ксенія Санковіч.

Звання «Найлепшы трэнер-арганізатар» удастоены старшы выкладчык кафедры фізічнага выхавання і спорту БДУ Мікалай Прусаў, а «Найлепшы трэнер-выкладчык» – старшы выкладчык гэтай жа кафедры Людміла Капылова.

«Найлепшай гульнявой каман-

дай» стала мужчынская зборная каманда БДУ па баскетболе, якая заняла 1 месца ў гэтым годзе ў чэмпіянаце Мінска сярод ВНУ, 2 месца – у чэмпіянаце Беларусі і 5 месца ў спаборніцтвах Рэспубліканскай універсіяды.

Акрамя таго, вызначаны факультэты-лідары БДУ па выніках спартакіяды, якая праходзіла па 20 відах спорту. Першае месца ў чарговы раз заняў юрыдычны факультэт, другое – механіка-ма-

тэматычны. На трэцім месцы – географічны факультэт. Чацвёртым па выніках круглагадовай спартакіяды БДУ 2012 года стаў фізічны факультэт, пятым – факультэт міжнародных адносін, а шостым – факультэт радыёфізікі і камп'ютарных тэхналогій.

Віншаванне і ўзнагароджанне пераможцаў адбылося 18 снежня на святковым спартыўным вечары ў ліцэі БДУ.













